

ВАРОНА І ЧУМІК

*

*на чутвенні
самдай памірскіччы чанамі
іхсе рэчычно староніч*

Як Базыль у паходзе канай,
Ўсё старонку сваю спамінаў.

— Вы прашчайце, прашчайце, шнурсы,
Вы прашчайце, негараный!

Мне вас болі ужо не гараць,
Буйным збожжам на зары не засяваць.

— Не пабачу я цябе, цёмны луг,
Поле чыстае, раздолънае!

Мне па вас ужо ніколі не хадзіць,
¹⁰ Мне зялёнай травы не касіць.

— Расстаюся я з табой, шчыры бор,
Пушча цёмная, драмучая!

Мне твой шум ужо болі не чуваць,
Мне высокіх сасон не рубаць.

— Ах, прашчай ты, сямейка мая,
Вы прашчайце, таварышы!

Ужо не прыйдзеца да сэрда прытуліць,
Пасядзець, пажартаваць, пагаманіць.

— Гэй, чалом табе, чалом, Беларусь,

²⁰ Уся староначка бяздолъная!

Не забыў твой сын сваей маці,
За цябе у зямлі яму ляжаці.

Як Базыль у паходзе канай,
Ўсё старонку сваю спамінаў.